

УДК 001.4:811.161.1:811.161.3

A. A. КІРДУН

**ПРАБЛЕМНЫЯ АСПЕКТЫ  
ВЫКАРЫСТАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ  
Ў ГАЛИНЕ ЛЯСНОЙ ПРАМЫСЛОВАСЦІ**

Лясная прамысловасць Беларусі сёння – гэта комплекс вытворчасцей, што займаюцца нарыхтоўкай і апрацоўкай драўніны, вырабам з драўнінай сыравіны прадукцыі шляхам хімічнай і механічнай апрацоўкі рознай ступені тэхналагічнай складанасці і адносяцца да ліку стратэгічна важных галін, якія харектарызуюцца ўстойлівымі тэмпамі развіцця і, адпаведна, дынамічным павелічэннем колькасці тэрмінаў і тэрміналагізаваных слоў. Аднак на сучасным этапе працэс тэрмінаўтварэння ў гэтай галіне адбываецца фактычна толькі на рускай мове. Спецыялізаваныя беларускамоўныя даведнікі ці руска-беларускія тэрміналагічныя слоўнікі, якія маглі бы служыць для розных груп карыстальнікаў арыенцірам пры атрыманні інфармацыі аб сучасных беларускамоўных апрацаваных і гарманізаваных тэрмінах лясной прамысловасці (ТЛП) пакуль адсутнічаюць. Трэба адзначыць, што і раней (у мінулым стагоддзі) такіх асобных даведнікаў не было, але ў невялікай колькасці беларускамоўныя тэрміны, што маюць дачыненне да лясной прамысловасці, можна знайсці ў кароткіх тэрміналагічных слоўніках па лясной гаспадарцы: у «Слоўніку лясных тэрмінаў» 1926 г., які змянічаў 1657 адзінак і быў падрыхтаваны падчас працы Навукова-тэрміналагічнай камісіі (складальнікі: Я. Троська, Я. Шамоль, А. Хацяновіч, Ч. Бялюнас і П. Санько), створанай пры Народным камісарыяце адукцыі ССРБ [1]; у вучэбных слоўніках, падрыхтаваных для студэнтаў Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта ў 1990-я гг. [2, 3].

Сказанае дае падставы сцвярджаць, што для паўнавартаснага выкарыстання беларускай мовы ў галіне лясной прамысловасці існуюць пэўныя бар’еры, зняцце якіх – надзвычай актуальная задача для беларусістыкі, і першым крокам на шляху яе вырашэння павінна быць мэтанакіраваная дзейнасць навукоўцаў па дасягненні эквівалентнасці перакладу ТЛП з рускай мовы на беларускую. Пры гэтым трэба ўлічваць, што перакладу падлягае не простая сукупнасць моўных адзінак, а пэўным чынам арганізаваная сістэма, якую ўтвараюць, зыходзячы з аналізу заместу спецыялізаваных руска-моўных тэрмінаграфічных крыніц, трэ тыпы тэрмінаадзінак:

1) агульнанавуковыя (ці, у іншай тэрміналогії, агульнагаліновыя) тэрміны<sup>1</sup>, што абазначаюць ва ўсіх тэрміналагічных сістэмах, дзе яны функцыянуюць, адны і тыя ж паняцці і з'яўляюцца зразумелымі для неспецыялістаў, напрыклад: *коэффиціент, кубатура, масса, масштаб, метод, объем, плошадь, система, скорость, технология, функция, элемент, этalon* і інш. Такія тэрмінаадзінкі, па вызначэнні В. А. Татарынава, — «гэта лексіка, з якой паняцца катэгарызацыя свету скрозь прызму дадзенай навукі» [4]. На базе агульнанавуковых утвараюцца тэрміны-словазлучэнні, што абазначаюць больш вузкія відавыя паняцці, напрыклад: *коэффиціент → коэффиціент сменности, коэффиціент полнодревесности; кубатура → кубатура доски; метод → метод рубок ухода; объем → объем ствола, объем древесины; плошадь → плошадь лесосеки; система → система рубок, система лесной сертификации; элемент → элемент леса, несущий элемент пилы; этalon → измерительный этalon* і інш.;

2) міжнавуковыя (ці, у іншай тэрміналогії, міжгаліновыя) тэрміны, якія падзяляюцца на дзве групы.

Першая — гэта назывы паняццяў, што аднастайна выкарыстоўваюцца яшчэ хаця б у адной тэрмінасітэме. Напрыклад, у згаданых вышэй тэрмінаграфічных крыніцах фіксуюцца тэрміны *аренда, арендная плата, аукцион, товар, товароведение, продукция*, якія абазначаюць тыя ж паняцці, што і ў эканамічных навуках; тэрмін *моніторинг* абазначае тое ж паняцце, што і ў экалогіі; тэрмін *проніцаемость* мае адпаведнік у металургіі; тэрміны *сертыфікация, сертификат* фіксуюцца з тымі ж дэфініцыямі, што і ў даведніках па сертыфікацыі; тэрміны *база данных, банк данных, цифровизация, электронная система учета, электронная система управления, геоинформационная система* функцыянуюць у многіх галінах і атрымалі пашырэнне ў сувязі з развіццём інфармацыйных сістэм і тэхналогій і інш. Тэрміны гэтага тыпу, як і агульнанавуковыя, служаць структурнай базай для афармлення відавых тэрмінаадзінак. У прыватнасці, разам з прыведзенымі міжмоўнымі тэрмінамі ў даведніках фіксуюцца і вытворныя ад іх канкрэтна-спецыяльныя тэрміны: *аренда лесных участков, арендная плата за использование лесов, лесной аукцион, лесной товар, лесное товароведение, лесная продукция, пилопродукция, лесопатологический мониторинг, проницаемость древесины, система лесной сертификации, электронная система учета древесины* і інш.

Другая — гэта моўныя адзінкі, якія ўваходзяць у іншыя тэрмінасітэмы, але ў кожнай суадносяцца з рознымі паняццямі. Сувязь жа заснавана на падабенстве характеристык асобных з'яў, працэсаў, што маюць месца ў розных галінах ведаў (табліца).

<sup>1</sup> У навуковай літаратуры выказваецца меркаванне, што агульнанавуковыя (агульнагаліновыя) тэрміны ўласна тэрмінамі не з'яўляюцца, і замест паняццяў «агульнанавуковы тэрмін» ці «агульнагаліновы тэрмін» ужываюцца паняцці «агульнанавуковая лексіка» або «агульнагаліновая лексіка».

### Міжнавуковыя рускамоўныя тэрміны другой групы

Лесапрамысловы тэрмін	Тэрміны з іншых навуковых галін
<i>Балансы</i> — ‘круглые или колотые сортименты, предназначенные для производства древесноволокнистых полуфабрикатов в целлюлозно-бумажной промышленности’ [5]	У эканамічных навуках: <i>баланс</i> — ‘количественное соотношение, состоящее из двух частей, которые должны быть равны друг другу, так как представляют поступление и расходование одного и того же количества денег, товара’ [6]
<i>Бахрома</i> — ‘сплошная или прерывистая лента пучков неполностью отделенных волокон и частиц древесины на ребрах лесоматериала’ [7]	У швейнай справе: <i>бахрома</i> — ‘тесьма, плетеная или вязаная, с кистями или придками из нитей, расположеннымными с одной стороны изделия в определенном порядке’ [8]
<i>Кармашек</i> — ‘полость внутри или между горючих слоев, заполненная смолой или камедями’ [9]	У швейнай справе: <i>кармашек</i> — ‘деталь или узел швейного изделия для хранения мелких предметов и декоративного оформления изделия’ [10]
<i>Козырек</i> — ‘выступающий над поверхностью торца участок древесины, возникший в результате неполного поперечного пропиливания лесоматериала’ [11]	У архітэктуры: <i>козырек</i> — ‘защитная кровля или навес над дверью или окном’ [12]; у швейнай справе: <i>козырек</i> — ‘деталь или узел головного убора для оформления передней части головки’ [13]
<i>Кулиса</i> — ‘узкая полоса леса между двумя лесосеками в системе чересполосных рубок’ [14]	У эканамічных навуках: <i>кулиса</i> — ‘неофициальная биржа, организуемая частными маклерами, функционирующая по свободным правилам’ [15]; у механіцы: <i>кулиса</i> — ‘деталь передаточного механизма, выполняемая в форме бруска с прорезом, в котором перемещается кулисный камень, и служащая для изменения (как по направлению, так и по величине) движения тяги, соединенной с кулисным камнем’ [16]
<i>Сердцевина</i> — ‘узкая центральная часть ствола, состоящая из рыхлой ткани, характеризующаяся бурым или более светлым, чем у окружающей древесины, цветом’ [17]	У металургіі: <i>сердцевина</i> — ‘в сталях, прошедших поверхностную закалку, та часть сплава, которая не закаливается’ [18]
<i>Сортимент</i> — ‘лесоматериал установленного назначения, соответствующий требованиям стандартов и технических условий’ [19]	У сферы прадпрымальніцтва: <i>сортимент</i> — ‘совокупность различных сортов одного и того же товара’ [20]

Заўважым, што пытанне аб тым, як павінны кваліфікавацца падобныя тэрміны (як полісеманты ці як амонімы), патрабуе асбнага разгляду, заснаванага на складаным семантычным аналізе;

3) вузкаспецыяльныя тэрміны, якія абазначаюць спецыфічныя рэаліі, паняцці, катэгорыі лесапрамысловай галіны і аб'ядноўваюцца ў шматлікія тэматычныя групы, у тым ліку *лясная інфраструктура (площадка производственная, лесопогрузочный пункт, лесовозная дорога, лесной проезд,*

просека, склад верхний, склад нижний, склад промежуточный і інш.), **правцэсы нарыхтоўкі лесаматэрыялаў** (рубка леса, валка деревьев, трелевка деревьев, раскряжэвка хлыста, чокеровка хлыста, разделка долготыя, заготовка древесины, заготовка хлыстов, выгрузка древесины, пакетирование лесоматериалов і інш.), **парода драўніны** (лиственная порода древесины, кольцесосудистая лиственная порода древесины, хвойная порода древесины, ценная порода древесины, твердая древесина, мягкая порода древесины), **драўнінная сыравіна** (хлысты, круглый лесоматериал, бревно пиловочное, древесина деловая, измельченная древесина, технологическая щепа і інш.), **піламатэрыялы** (доска, брус, бруск, необрезнай пиломатериал, строганный пиломатериал, пиломатериал радиальной распиловки, пиломатериал тангенциальной распиловки і інш.), **будова драўніны** (ствол, сердцевина, сердцевинные лучи, внешний пробковый слой, заболонь, камбий, годичные слои і інш.), **захоўванне драўніны** (влажное хранение древесины, сухое хранение древесины, затопление древесины, дождевание древесины, консервирование древесины і інш.), **фізічныя ўласцівасці драўніны** (влажность древесины, водопоглощение древесины, плотность древесины, теплопроводность древесины і інш.), **механічныя ўласцівасці драўніны** (прочность древесины, твердость древесины, ударная вязкость древесины і інш.), **механічная апрашоўка драўніны** (тиление древесины, строгание древесины, сверление древесины, лущение древесины, шлифование древесины, усушка древесины і інш.), **дрэваапрацоўчае абсталяванне** (сушильная камера, круглогильные станки, шипорезные станки, шлифовальное оборудование і інш.), **машыны лясной прамысловасці** (лесозаготовительный комбайн, лесотранспорт, погрузчик-штабелер, трелевочная машина, погрузочно-транспортная машина і інш.), **прадукты лесахімічнай вытворчасці** (канифоль талловая, угли активные, скипидар живичный, сульфатный скипидар, уголь древесный і інш.) і інш. У кожнай з тэматычных груп могуць быць вылучаны больш дробныя аўяднанні тэрмінаадзінак.

Вяртаючыся да праблемы рэпрэзентацыі апісанай тэрміналогіі на беларускай мове, адзначым, што агульнанавуковыя, большая частка міжнавуковых і невялікая частка вузкаспецыяльных ТЛП прадстаўлены ў агульнай філалагічных тлумачальных, перакладных руска-беларускіх і беларуска-рускіх слоўніках. Але, як слушна адзначаюць даследчыкі, «у існуючых сучасных беларускамоўных лексікаграфічных выданнях назіраецца разнабой у аб'ёме, падачы родавых і відавых тэрмінаў, у маркіраванні іх спецыяльнымі паметамі, у апісанні семантыкі тэрміналагічных адзінак» [21]. Акрамя таго, кадыфікаваныя лексікаграфічныя крыніцы апрыёры рэтраспектывныя, у іх не адлюстраваны тыя змяненні ў значэннях лексічных адзінак літаратурнай мовы, што адбыліся і адбываюцца апошнім часам, у тым ліку і ў сувязі з тэрміналагізацыяй у працэсе развіцця сферы лясной прамысловасці. Напрыклад, у Тлумачальным слоўніку беларускай мовы (ТСБМ) слова *пліта* суадносіцца толькі з каменем або металам [22], а значэнне, якое б

звязвала гэтае слова з драўнянымі матэрыйяламі, не прыводзіцца. Слова *камера*, паводле таго ж слоўніка, мае тры значэнні [23], але ні па адным з іх яно не мае дэнататыўнай суаднесенасці з устаноўкамі для сушкі леса-матэрыйялаў.

Рускамоўны тэрмін *шпон*, які мае дэфініцыю ‘древесны матэрыял, представляючыі собой тонкіе лісты дрэвесіны толщынай от 0,1 да 10 мм’ і які сёння шырокаяўальнаяны не толькі ў прафесійным маўленні, у акаадэмічным трохтомным Руска-беларускім слоўніку маркіруеца як тыпаграфскі тэрмін і мае адзіны адпаведнік *шона* [24]. Пры звароце да ТСБМ высыяцляеца, што спецыяльнае слова *шона* мае два значэнні [25]: ‘1. Аднаслойная, няклееная фанера, якая ідзе на выраб клеенай фанеры, на фанераванне і пад. 2. У друкарскай справе – металічная пласцінка, якая служыць для павелічэння інтэрвалу паміж радкамі ў наборы’. Першае значэнне дазваляе аб’яднаць у міжмоўную пару рускі ТЛП *шпон* і беларускі *шона*, але відавочна, што гэтае значэнне патрабуе ўдакладнення фармулёўкі, таму што ў ім *шона* атаясамліваецца з фанерай, што не адпавядае рэаліям у галіне сучасных тэхналогій дрэваапрацоўчай вытворчасці.

Шэраг ТЛП, якія ўзніклі на рускай мове і атрымалі шырокую распаўсюджанасць у сучасным паўсядзённым маўленні, пакуль застаюцца без афіцыйна ўзаконеных беларускамоўных эквівалентаў, напрыклад: *вагонка, блокхаус, фальш-брюс, пеллет, гофрокартон, оцилиндроўка, шпонирование, тило-продукция, долготье, коротье, погонажное изделие, форвардер, харвестер, скіддер, валочно-пакетирующие машины, чокер, чокеровка, импортозамещение, цифровизация, биорефайнинг, блокчейн і інш.*

Зворт да беларускамоўных навуковых і публіцыстычных тэкстаў, прысвечаных праблемам ляснога комплексу (у тым ліку і лясной прамысловасці), паказвае, што шэраг паняццяў маюць варыянтнасць і поліайменнасць назвы. Напрыклад, для тэрміна *неистощительное лесопользование*, якім абазначаецца плануемае або ажыццяўляемае карыстанне лесам у такіх аб'ёмах і такімі спосабамі, што забяспечваюць яго стабільнае бясконцае прадаўжэнне, і які з'яўляецца апорным кампанентам у іншых састаўных тэрмінаадзінках, знаходзім наступныя адпаведнікі: 1) *устойліве лесакарыстанне*: «*Эканамічна ўстойліве лесакарыстанне* азначае, што лесакарыстанне пабудавана і ажыццяўляецца такім чынам, што забяспечвае дастатковую эканамічную выгаду без страт для лясных рэсурсаў, якасці экасістэмы і без шкоды для мясцовага насельніцтва»\*; 2) *неспушташальная карыстанне лесам*: «У той жа час лесавод павінен забяспечыць безупыннае, *неспушташальнае карыстанне лесам*»\*\*; 3) *невычарпальнае лесакарыстанне*: «Усё гэта непасрэдна паказвае на захаванне аднаго з асноўных крытэрыяў *невычарпальнага лесакарыстання* – прыярытэтну ўзлаўленні

\* [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: <https://www.npp.by/by-new/sertifical/>.

\*\* [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: [https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/19599/1/lesazn-lesavodstva\\_praktikum.-razhko-laboxa.-2009.pdf](https://elib.belstu.by/bitstream/123456789/19599/1/lesazn-lesavodstva_praktikum.-razhko-laboxa.-2009.pdf).

лясоў над лесакарыстаннем\*; 4) невычэрпнае лесакарыстанне: «...сёння палітыка ў галіне вядзення лясной гаспадаркі скіравана на невычэрпнае рэцыянальнае лесакарыстанне\*\*; і інш.

Прычыны ўзнікнення варыянтнасці і поліайменнасці ў навуковым дыскурсе самія розныя: ад моўных густаў аўтараў і іх маўленчай кампетэнтнасці да іявырашаных навуковых проблем, звязаных з дэнататыўнай суднесенасцю тых ці іншых тэрміналагічных адзінак у абедзвюх мовах.

Асобны блок проблем звязаны са спробамі перакладу ТЛП з рускай мовы на беларускую пры дапамозе сістэм мысласці перакладу. Нягледзячы на тое, што сістэмы мысласці перакладу зараз удасканалываюцца на бесперынай аснове, якасць перакладу навуковых тэкстаў і дакументаў, насычаных спецыяльнымі тэрмінамі, па-ранейшаму застаецца нездавальняючай [26]. У прыватнасці, онлайн-перакладчык у браўзеры «Яндекс» праноўвае ў некаторых выпадках у якасці беларускамоўных эквівалентаў тэрмінаў адзінкі размоўнага стылю, напрыклад: рус. *лиственная порода* – бел. «Яндекс» *лісцяная парода* (правільна *лістовая парода*); словаў без уліку лексічнай спалучальнасці, напрыклад: рус. *лущение древесины, ложное ядро, сердцевинная доска, капиллярно-пористая структура* – бел. «Яндекс» *лускатие драўніны, ілжывае ядро, асяродак дошка, капілярна-сіставатая структура* (правільна *лужчэнне драўніны, несапраўднае ядро, стрыжнёвая дошка, капілярна-порыстая структура*); гібрыдныя руска-беларускія адзінкі, напрыклад: рус. *устройство сучкорезное, устройство бревносбрасывающее, древесно-стружечная плита, дошка подгорбыльная* – бел. «Яндекс» *прылада сучкорезнай, прылада бервяносбрасывающе, древесностружечная пліта, дошка подгорбыльной* (правільна *устройства сукрэзнае, бярёнаскідальнік, драўнянастружская пліта, дошка падаполкавая*) і інш. Відавочна, што аўтаматычныя інструменты, незалежна ад тэхналогіі, на якой яны заснаваны, з'яўляюцца сёння толькі дапаможнымі пры перакладзе навуковых тэкстаў з рускай мовы на беларускую, атрыманне беспамылковых перакладных моўных эквівалентаў пакуль не можа ажыццяўляцца без кантролю чалавека.

Такім чынам, нягледзячы на тое, што лясная прамысловасць з'яўляецца адной са старэйшых галін прамысловасці Беларусі, яе тэрміналогія на беларускай мове пакуль не можа быць ахарактарызавана як абсолютна ўпрадаваная. Інавацыйныя працэсы, якія адбываюцца на сучасным этапе ў лесапрамысловай сферы, абумоўліваюць міждысцыплінарнасць і зменлівасць предметнай вобласці, перманентнае пашырэнне яе паняційнай базы, што патрабуе асаблівага падыходу да выправоўваемых тэрмінаў. Пераадolenie апісаных проблемных аспектаў магчыма праз арганізацыю мэтанакіраванай сумеснай працы лінгвістаў і спецыялістаў у галіне лясной пра-

\* [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: <http://miloles.by/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B8/426>.

\*\* [Электронны рэсурс]. Рэжым доступу: [https://studylib.ru/doc/809387/chast\\_-l---ministerstvo-leznoho-hozuyaistva-respubliki-belarus](https://studylib.ru/doc/809387/chast_-l---ministerstvo-leznoho-hozuyaistva-respubliki-belarus).

мысловасці. Інвентарызацыя або, інакш, збор усіх тэрмінаў, што адносяцца да абрашанай галіны ведаў, з'яўляецца самым першым і абавязковым этапам гэтай працы, і грунтавацца яна павінна на агульных прынцыпах сістэмнасці, дакладнасці, комплекснасці, рэлевантнасці [27]. У сваю чаргу, забеспячэнне магчымасці дакладнага і аднастайнага прымянення тэрмінаў – гэта тая неабходная ўмова, пры якой аўтаматычныя яснае беларускамоўнае маўленне становіцца рэалізуемым у прафесійнай камунікацыі.

## Літаратура

1. Беларуская навуковая тэрміналогія / Ін-т Беларус. Культуры, Сельска-гаспадарчая сэকцыя, Аддзел першы. – Менск : Коштам Ін-ту Беларус. Культуры, 1926. – Вып. 8 : Слоўнік лясных тэрмінаў : [расійска-беларускі слоўнік]. – 79 с.
2. Міксюк, Р. В. Тэрміналагічны тлумачальны беларуска-рускі слоўнік па экалогіі і лесазнаўству : [каля 600 тэрмінаў] / Р. В. Міксюк, Л. М. Ражкоў. – Мінск : БГІ, 1992. – 65 с.
3. Терминологический русско-белорусский словарь по древесиноведению : [более 1000 терминов] / М-во образования и науки Респ. Беларусь, Белорус. госуд. технолог. ун-т. – Минск : БГТУ, 1995. – 25 с.
4. Татаринов, В. А. Теория терминоведения : в 3 т. – М. : Моск. Лицей, 1996. – Т. 1 : Теория термина: История и современное состояние. – С. 261.
5. Уразова, А. Ф. Лесной комплекс. Термины, понятия и определения : учеб. пособие / А. Ф. Уразова, Э. Ф. Герц. – Екатеринбург : УГЛТУ, 2020. – С. 8.
6. Райзберг, Б. А. Словарь современных экономических терминов / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский. – 4-е изд. – М. : Айрис-пресс, 2008. – С. 22.
7. Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы изменения [Текст] : ГОСТ 2140-81. – Взамен ГОСТ 2140-71 ; введ. 01-01-1982. – М. : Стандартинформ, 2006. – С. 30.
8. Орленко, Л. В. Терминологический словарь одежды [Электронный ресурс] / Л. В. Орленко. – Режим доступа: <http://modnaya.ru/articles/dictionary/glossary-of-clothing/index.htm>. – Дата доступа: 03.02.2022.
9. Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы изменения [Текст] : ГОСТ 2140-81. – С. 18.
10. Детали швейных изделий. Термины и определения [Текст] : ГОСТ 22977-89. – Взамен ГОСТ 22977-78 ; введ. 01-01-1991. – М., 1990. – С. 3.
11. Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы изменения [Текст] : ГОСТ 2140-81. – С. 31.
12. Уайт, Э. Архітектура: формы, конструкции, детали: іллюстраваныі справочнік / Э. Уайт, Б. Робертсон. – М. : АСТ : Астрэль, 2005. – С. 65.
13. Детали швейных изделий. Термины и определения [Текст] : ГОСТ 22977-89. – С. 5.
14. Шутов, В. В. Словарь-справочник лесного инженера : учеб. пособие для студ. спец. 250401 «Лесоинженерное дело» / В. В. Шутов, С. И. Кожурин. – Кострома : Изд-во КГТУ, 2011. – С. 43.
15. Райзберг, Б. А. Словарь современных экономических терминов. – С. 174.
16. Краткий технический железнодорожный словарь [Электронный ресурс] / Н. Н. Васильев [и др.]. – М. : Транскелдориздат, 1941. – Режим доступа: [https://enc.biblioclub.ru/Termin/1307550\\_KULISA](https://enc.biblioclub.ru/Termin/1307550_KULISA). – Дата доступа: 12.02.2022.
17. Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы изменения [Текст] : ГОСТ 2140-81. – С. 19.
18. Словарь металлургических терминов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.naukaspb.ru/spravochniki/Demo%20Metall/sl.htm>. – Дата доступа: 03.02.2022.
19. Шутов, В. В. Словарь-справочник лесного инженера. – С. 91.

20. Справочны коммерческій слоўнік [Электронны ресурс]. – Режим доступа: <https://vocable.ru/slovarei/spravochnyi-kommercheskii-slovar.html>. – Дата доступа: 12.02.2022.
21. Праблема сістэматызацыі памет у агульнафілалагічных слоўніках для абазначэння спецыяльнай лексікі / І. У. Кандраценя [і інш.] // Беларус. лінгвістыка. – 2011. – Вып. 67. – С. 32.
22. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. / Акад. наук БССР, Ін-т мовазнаўства ; пад агул. рэд. К. К. Атраховіча (К. Крапівы). – Мінск : Беларус. Сав. Энцыкл., 1980. – Т. 4 : П–Р. – С. 275.
23. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. – 1978. – Т. 2 : Г–К. – С. 602.
24. Русско-белорусский словарь : в 3 т. / Акад. наук Беларуси, Ин-т языкоznания им. Якуба Коласа. – 6-е изд., испр. и доп. – Минск : БелЭн, 1995. – Т. 3 : П–Я. – С. 756.
25. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы : у 5 т. – 1984. – Т. 5, кн. 2 : У–Я. – С. 391.
26. Кірдун, А. А. Машынны пераклад: гісторыя, сучасны стан і якасць тэкстау на беларускай мове [Электронны рэсурс] / А. А. Кірдун // Скориновские чтения – 2019: современные тенденции развития издательского дела : материалы IV Междунар. форума, Минск, 24–25 сент. 2019 г. – Минск, 2019. – С. 46. – Рэжым доступу: <http://elib.belstu.by/handle/123456789/31954>. – Дата доступу: 01.11.2021.
27. Кірдун, А. А. Прынцыпы фарміравання корпусаў тэрмінаадзінак лясной гаспадаркі і лясной прамысловасці [Электронны рэсурс] / А. А. Кірдун // Общественные и гуманитарные науки : материалы 85-й науч.-техн. конф. профессорско-преподавательского состава, науч. сотр. и аспирантов (с международным участием), Минск, 1–13 февр. 2021 г. / отв. И. В. Войтов ; БГТУ. – Минск, 2021. – С. 93–94. – Рэжым доступу: <https://elib.belstu.by/handle/123456789/41526>. – Дата доступу: 01.11.2021.

### Summary

The article discusses the problems that must be overcome to ensure the barrier-free use of the Belarusian language in the field of forestry: the lack of specialized reference books in Belarusian and translated Russian-Belarusian dictionaries; the representation of timber industry terms in a limited number in the general philological dictionaries of the Belarusian language; the variation and multiplicity of names of the same denotation in Belarusian-language texts of forestry topics; problematic translation of terms from Russian into Belarusian by means of machine translation systems.

*Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт*

28.02.2022 г.